

2. Орехов, В. П. Методика преподавания физики / В. П. Орехов, А. В. Усова и др. - Мн.: Просвещение, 1996 – 384 с.
3. Соколовская, С.Н. Некоторые проблемы преподавания дисциплины «Физика и биофизика» на факультете ветеринарной медицины / С.Н. Соколовская, Н.Н. Забелин // Экологические проблемы западного региона Беларуси: мат. межд. науч-практ. конф – Гродно: Изд-во ГрГУ, 2007 - С.49-53.
4. Забелин, Н.Н. Использование модульно-рейтинговой системы в преподавании дисциплины «Физика и биофизика» на факультете ветеринарной медицины / Н.Н. Забелин, С.Н. Соколовская // Журнал Гродненского государственного медицинского университета. –2014 - № 3 (47) - С.144-147.

УДК 378.6:63:004.738.1(476.6)

САЙТ УНІВЕРСІТЭТА - АРХІЎ ЯГО ГІСТОРЫІ

М. І. Таранда

УА “Гродзенскі дзяржаўны аграрны ўніверсітэт”(Рэспубліка Беларусь, 230008, вул. Церашкавай, 28; e-mail: agra2006@mail.ru)

Анатацыя. Сайт УА «ГДАУ» зарэгістраваны ў 2010 годзе, але дзейнічаў да рэгістрацыі на працягу 4-5 гадоў. Змешчаныя на ім навіны ўтрымліваюць рознабаковую інфармацыю аб сучасных справах універсітэта, выконваючы ролю архіву яго гісторыі.

Ключавыя словы: УА «ГДАУ», ggau.by, публікацыі, навіны, гісторыя.

САЙТ УНИВЕРСИТЕТА – АРХИВ ЕГО ИСТОРИИ

Н. И. Таранда

УО “Гродненский государственный аграрный университет” (Республика Беларусь, 230008, ул.Терешковой, 28; e-mail: agra2006@mail.ru)

Аннотация. Сайт УО “ГГАУ” зарегистрирован в 2010 году, хотя действовал до регистрации в течение 4-5 лет. Помещаемые на нем новости содержат всестороннюю информацию о текущих делах университета, выполняя роль архива его истории.

Ключевые слова: УО “ГГАУ”, ggau.by, публикации, новости, история.

UNIVERSITY SITE – ARCHIVE OF ITS HISTORY

M. I. Taranda

EI «Grodno State Agrarian University» (Belarus, Grodno, 230008, 28 Tereshkova st.; e-mail: agra2006@mail.ru)

Summary. The site of EI “GSAU” was submitted to a search engine in 2010, while it had been working within 4-5 years. The news posted on the site includes information about university events and keep the information as an archive.

Key words: site EI «GSAU», ggau.by, publications, news, history.

У гэтым годзе Гродзенскі дзяржаўны аграрны ўніверсітэт адзначае свае 65-я ўгодкі, якім і прысвечаны шэраг выкладчыцкіх і студэнцкіх навукова-практычных канферэнцый. Не так шмат за гады яго існавання выйшла друкаваных матэрыялаў, у якіх адлюстраваны этапы гістарычнага развіцця ГСП і ГДАУ. Гэта 3-4 юбілейныя кнігі ці буклеты, якія ўтрымліваюць інфармацыю па гісторыі факультэтаў і кафедраў, што існавалі ў Гродзенскім сельскагаспадарчым інстытуце, ці адчыніліся ўжо пасля рэарганізацыі яго ў 2000 годзе ва ўніверсітэт.

Некалькі гадоў назад на сайце ўніверсітэта змешчана інфармацыя аб гісторыі кафедраў. У гэтай інфармацыі прыгадваюцца загадчыкі іх і склад супрацоўнікаў на той ці іншы час. Але сапраўдная, жывая інфармацыя, якая з цягам часу будзе набываць усё большае значэнне, гэта інфармацыя, якая з’яўляецца ў раздзеле “Нашы навіны”. Ужо нават ніхто і не прыгадае, ці магчыма з цяжкасцю можна адшукаць даныя аб тым, калі ж пачаў працаваць сайт універсітэта. У 2006 і 2007 гадах на ім былі толькі адзінкавыя публікацыі, якіх за год набіралася не больш 10. Сам жа сайт ГДАУ (www.ggau.by) быў афіцыйна зарэгістраваны толькі ў 2010 годзе.

Першая мая аўтарская публікацыя з’явілася на сайце ўніверсітэта 30 лістапада 2007 года і да моманту напісання гэтага матэрыялу на сайце ўжо ёсць 444 такія публікацыі, у якіх прадстаўлены ўсе асноўныя падзеі, што адбыліся за гэтыя гады. Часткова вынікі першых гадоў дзейнасці сайта прааналізавалі ў ранейшай нашай публікацыі [1].

У 2011 годзе на сайце былі адчыненыя два раздзелы “Нашы выпускнікі” і “Да юбілею ГДАУ”, дзе размяшчаліся інтэрв’ю з выпускнікамі першых гадоў, ці з выкладчыкамі, якія шмат гадоў працавалі ў інстытуце. Самі ўспаміны гэтых людзей запісаныя на відэа, што таксама з’яўляецца каштоўным гістарычным матэрыялам. На сайце ёсць успаміны Іванкінай В.М. (год заканчэння 1960), Лявонавай І.Ф. (1960), Карпач А.Б. (1966), Мазаля П.І. (1959), Белбухава В.А.

(1956), Мартынчыка М.В. (1957), Мартынчук В.В. (1957), Мартынчук С.К. (1958), Карабача А.П. (1960), Багдзевіча І.М. (1960), Сарачынскага Л.В. (1965), Моця І.С., які які пачаў працаваць у ГСПІ з 1954 г., Андрэвай Д.М., якая прыехала на працу ў 1965 годзе і інш. Падобных матэрыялаў мала, але, дзякуючы ім, можна даведацца аб умовах вучобы ў першыя гады працы Гродзенскага сельскагаспадарчага інстытута, аб умовах пражывання. Для пасялення студэнтаў выкарыстоўваліся нават хаткі рамеснікаў XVIII стагоддзя на вуліцы Э.Ажэшкі.

На сайт універсітэта абавязкова трапляе інфармацыя пра першыя лінейкі студэнтаў, на якіх у асобныя гады прысутнічалі губернатары вобласці – Уладзімір Саўчанка і Сямён Шапіра, затым асвятляецца штогадовае “Шоу першакурснікаў”, аб якім пішуць прадстаўнікі выхаваўчага аддзела і студэнцкага прафкаму, вынікі гульні “Клуба вясёлых і знаходлівых” і “Міс універсітэта”. Розныя спартыўныя спаборніцтвы, у якіх удзельнічаюць як студэнты, так і выкладчыкі, асвятляюцца кафедрай фізічнага выхавання і спорту. Апошнім часам у пачатку кожнага месяца падаецца інфармацыя аб падзеях, якія адбыліся ў папярэднім месяцы. Такім чынам, у гісторыі застаюцца твары студэнтаў, у тым ліку і завочнай формы навучання, якія вучацца ў ГДАУ. Гэтыя матэрыялы садзейнічаюць павялічэнню колькасці наведвальнікаў сайта, іх блізкіх і знаёмых, з якімі яны дзеляцца інфармацыяй.

Паколькі ва ўніверсітэце навуковыя канферэнцыі адбываюцца не адначасова, то ёсць магчымасць асвятлення іх у некалькіх матэрыялах, дзякуючы якім занатоўваюцца не толькі свае удзельнікі, але і шматлікія госці ўніверсітэта з суседніх і нават далёкіх краін.

Нашы госці гэта асобная тэма, якая практычна заўсёды атрымлівае адлюстраванне на сайце. Часам мы змяшчаем матэрыялы, напісаныя ўдзельнікамі нашых канферэнцый з-за мяжы. Універсітэт наведваюць дэлегацыі розных краін – В’етнама, Ірака, Турцыі, Чэхіі, Таджыкістана, Літвы, Украіны, Казахстана, Расійскай Федэрацыі Польшчы, Швецыі. Прычым, падпісваюцца дамовы аб супрацоўніцтве, якое і рэалізуецца на самай справе. На сайце бывае інфармацыя аб абітурыентах, студэнтах, магістрантах і аспірантах, якія прыехалі ў ГДАУ на вучобу з розных краін, у тым ліку Афрыкі і Лацінскай Амерыкі. Апошнія гады да нас едуць на стажыроўку вучоныя з Ліпецку, Цюмені, Новасібірску, Алтайскага Краю, Казахстану, Варонежу, аб чым таксама ёсць інфармацыя на сайце. На сайце можна прачытаць матэрыялы аб удзеле студэнтаў і выкладчыкаў ў святкаванні Дзён Перамогі і Незалежнасці,

провадах зімы, Фестывалях нацыянальных культур, аб экскурсійных паездках, арганізаваных прафкамамі выкладчыкаў і студэнтаў.

Рэгулярна на сайце ўніверсітэта з'яўляюцца матэрыялы пра павышэнне кваліфікацыі спецыялістаў самых розных накірункаў на базе нашага ФПК, а таксама супрацоўнікаў універсітэта – на базе лепшых гаспадарак Беларусі.

Нашы навуковыя дасягненні дэманструюцца на розных выставах, у тым ліку і на штогадовых “Белагра”, якія маюць магчымасць наведаць і атрымаць сучасныя матэрыялы, неабходныя для выкарыстання ў вучэбным працэсе, 30–40 выкладчыкаў універсітэта. Штогод навуковыя вопыты прымаюцца двума камісіямі – сваёй і міністэрскай, аб чым заўсёды можна прачытаць на сайце ўніверсітэта. Бываюць матэрыялы пра паездкі нашых вучоных і студэнтаў на стажыроўкі за мяжу. Сайт з'яўляецца і месцам рэкламы выстаў вінаграду і саджанцаў садоў культур – вясной і восенню.

Не толькі першыя лінейкі адлюстроўваюцца на сайце, але і капуснікі выпускнікоў, атрыманне імі дыпламаў, а таксама сустрэчы праз 10, 20, 30 ці 40 гадоў пасля заканчэння вучобы ў ГСГІ ці ГДАУ.

Асабліва прыцягальнымі для наведвальнікаў з'яўляюцца матэрыялы падчас уступнай кампаніі. Сайт ГДАУ займае першыя месцы сярод універсітэтаў Беларусі ў міжнародным рэйтынгу Webometrics.

ЛІТАРАТУРА

1. Таранда, М.І. Інтэрнэт сайт УА “ГДАУ” у 2012 годзе значна падняўся ў рэйтынг універсітэтаў свету / М.І.Таранда, П.В.Дзянісаў // Перспективы развития высшей школы: материалы V Международной науч.-метод.конф./редкол.: В.К.Пестис [и др.].- Гродно:ГГАУ, 2012. –С.158-160.

УДК 378:004.9:581.1(476.6)

ПРИМЕНЕНИЕ РОБОТИЗИРОВАННОЙ ТЕХНИКИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ФИЗИОЛОГИИ И БИОХИМИИ РАСТЕНИЙ

С. А. Тарасенко, Е. И. Дорошкевич, Н. И.Тарасенко

УО «Гродненский государственный аграрный университет»
(Республика Беларусь, 230008, г. Гродно, ул. Терешковой, 28; e-mail:
ggau@ggau.by)

Аннотация. При проведении учебной практики по физиологии и биохимии растений предлагается использовать возможности летающих устройств (квадрокоптеров) для оперативной диагностики обеспеченности растений элементами минерального питания.

Ключевые слова: физиология и биохимия растений, учебная практика, квадрокоптер, питательные элементы.